

ефно очерченного в романе, возникает своеобразный фокус читательского интереса, который при определенном внимании к нему может катализировать повышенное внимание к науке (например, физике – как в приведенном выше анализе). Такой мотивационный посыл может стать ценным педагогическим приемом, когнитивирующим (стимулирующим к познанию) обучающегося на примерах классических и других произведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Толстой, А. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита / А. Толстой. – СПб. : Азбука, 2016. – С. 313–477.
- 2 Эфироплавательный аппарат Коровина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://dzen.ru/a/YjCaWlQrLx6lvfnO>. – Дата доступа : 26.02.2024.
- 3 Как космист Иван Коровин построил в 1917-м «эфирный дирижабль» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://pikabu.ru/story/kak_kosmist_ivan_korovin_postroil_v_1917m_yefirnyiy_dirizhabl_4500413. – Дата доступа : 26.02.2024.
- 4 Как Иван Коровин построил в 1917-м «эфирный дирижабль» и улетел навсегда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://idoorway.mirtesen.ru/blog/43371980316/_Kak-Ivan-Korovin-postroil-v-1917-m-%C2%ABefirnyiydirizhabl%C2%BB-i-uletel. – Дата доступа : 26.02.2024.
- 5 Эфиролет Коровина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://alflogiston.ru/aetherfly/>. – Дата доступа : 26.02.2024.
- 6 Что стало с русским изобретателем, который полетел на Луну в 1917-м году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://news.rambler.ru/other/_42419763-chto-stalo-s-russkim-izobretatelem-kotoryy-poletel-na-lunu-v-1917-godu/. – Дата доступа : 26.02.2024.

УДК 82-343.4

Д. П. ЗЫЛЕВІЧ
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, г. Мінск

АЎТАМАБІЛЬ ЯК ПЕРСАНАЖ ДЗІЦЯЧАЙ КАЗКІ: ПАЗНАВАЛЬНЫЯ І ВЫХАВАЎЧЫЯ МАГЧЫМАСЦІ ТВОРАЎ

Казка – гэта адзін з самых запатрабаваных жанраў дзіцячай літаратуры. Казка бывае народная і аўтарская. Першая знаёміць дзіця з народнай мудрасцю дае базавыя ўяўленні аб этичных нормах. Аўтарскія казкі па сваім ідэйным змесце вельмі рознапланавыя. Аўтар можа вучыць дзіцей сяброўству і ўзаемадапамозе (В. Ляскоўскі «Дэнік и его друзья»), развіваць фантазію і цікавасць да новых адкрыццяў (К. Хадасевіч-Лісавая «Палёт на Вухуцію»), пагружаць у складаныя маральныя аспекты сямейнага жыцця (А. Масла «Пакінутае дзіця»), даваць базавыя звесткі пра сусветнае сеціва (А. Бутэвіч «Прыгоды Віруса Шкодзі»), дапамагаць весела правесці час

(Л. Рублеўская «Прыгоды мышкі Пік-Пік») і інш. Казка як жанр мае вялікія магчымасці для адукоўвання і выхавання дзяцей, для рашэння псіхалічных праблем (нездарма ёсьць такі метад псіхакарэктнай, як казкатэрапія). У межах нашага артыкула спынімся на выхаваўчых і пазнавальных магчымасцях казкі.

Мэта – ахарактарызація адукатыўнай і выхаваўчай магчымасці сучаснай аўтарскай казкі пра аўтамабілі. Треба адзначыць, што мышны нярэдка з'яўляючыца персанажамі казак. Прывядзём некалькі прыкладаў: Міхаэль Энглер «Пожарная машинка и вера в себя», Т. Валошына-Арлова «Гусеницы и колеса», Ітан Джэйсан Картэр «Как поймать грузовик», С. Рабава «Автомобиль с разноцветными колесами», А. Арлова «Это грузовик, а это прицеп». Аб'ект нашага даследавання – казкі беларускіх аўтараў Наталлі Бучынскай «Прыгоды маленькой Машынкі» («Мастацкая літаратура», 2008) і Таццяны Дамаронак «Аўтамабіль Пеца і яго сябры» («Беларусь», 2019).

Кожны літаратурна-мастацкі твор для дзяцей у рознай ступені павінен рэалізоўваць наступныя сацыяльныя функцыі: эстэтычную, камунікатыўную, выхаваўчу, пазнавальную, геданістычную [1]. У зборніку казак Наталлі Бучынскай «Прыгоды маленькой Машынкі» яўна дамінуе пазнавальны кампанент зместу. Тут нават няма традыцыйнага для казкі канфлікта дабра і зла – няма кепскіх персанажаў. Сапраўды, цяжка сабе ўяўіць, што бываюць добрыя і дрэнныя аўтамабілі. Аўтарская задума відавочная: пазнаёміць дзяцей дашкольнага ўзросту з патрабаваннямі па даглядзе за аўтамабілем і тымі правіламі, якія павінен выконваць любы чалавек, які мае мышну. Задума, безумоўна, актуальная.

Каб дзецям было цікава, галоўная герайння – маленькая Машынка – таксама дзіця, яна яшчэ толькі спасцігае гэты свет і ведае не больш за чытачоў кнігі. Яна хоча сабе цацку, напрыклад, маленкую мышынку, якую б можна было цягніць за сабой на вяровачцы. Герайню казкі нядаўна сабралі на заводзе, адправілі ў гараж, дзе мама і тата клапоцяцца аб ёй, пакуль яна не стане самастойнай мышынай. Спачатку яна выглядае зусім наіўнай, напрыклад, нават не ведае, навошта ёй лістэркі, калі яна сябе ў іх не бачыць. Ёй патлумачылі, што яны для вадзіцеляў, «каб яны маглі бачыць, што робіцца на дарозе збоку і ззаду, – дзеля бяспечнасці руху». А потым у яе з'яўляецца свой вадзіцель, Толік, і яна ўжо ездзіць па сапраўдных дарогах, дзе паступова засвойвае правілы бяспечнага руху.

Н. Бучынская зрабіла сваю герайнню Машынку вельмі дапытлівай: «За апошнія дні яна, напрыклад, вывучыла новыя слова: аптэка – там людзі купляюць лекі, бібліятэка – тут чытаюць цікавыя кнігі». Разам з цікаўнай герайній казкі дзеці даведаюцца, хто такія «зайцы» ў аўтобусе, навошта мышынам «пераабувацца» ўосень, чаму яны «кашляюць», што такое «штрафстаянка» і «пробкафобія». Акрамя інфармацыі пра аўтамабілі, дзеці развіваюць свой моўны запас. Напрыклад, Машынка і чытачы кнігі даведваюцца аб

значэнні фразеалагізма «варон лавіць»: «Каб лавіць варон, неабязкова ўмець лётаць. Так кажуць пра тых, хто засяроджаны толькі на сваіх думках і не заўважае нічога навокал». А каб чытачам было зразумела, чаму школоачы-шчальныя шчоткі называюць «дворнікамі», Н. Бучынская пароўноўвае іх работу з працай дзядзькі Макара – дворніка, што працуе на машынным двары.

Пазнавальная функцыя гэтай кнігі цесна звязана з выхаваўчай, бо правілы паводзін на дарозе неадрыўныя ад маральных нормаў. Вось Машынка ненаўмысна абліла граззю з лужыны жанчыну з хлопчыкам. Машынцы і яе вадзіцелю вельмі сорамна. Яны просяць прабачэння і падвожаць пацярпелых на вакзал, куды тыя накіроўваліся, каб сустрэць свайго мужа і тату. Другі прыклад. Толіку вельмі хочацца памыць машыну ў вадаёме, але іншыя вадзіцелі тлумачаць, што гэта шкодна для прыроды, бо брудная вада разам з маслам і бензінам трапіць у вадаём і можа атруціць тых, хто ў ім жыве. Так аўтар фарміруе і ўменне выпраўляць свае памылкі, і экалагічную самасвядомасць, гэта вельмі важна, бо дзіцяча часта не ведае, што рабіць, калі ненаўмысна здзеісні ўнешта непрыгожае...

У пароўненні са зборнікам казак Наталлі Бучынская кніга Таццяны Дамаронак сканцэнтравана на рэалізацыі выхаваўчай функцыі літаратурна-мастацкага твора. Галоўны герой – чырвоненкі аўтамабіль Пеця – дзіцячая машынка. Яго мама возіць свайго гаспадара Андрэя кожны дзень на работу, а Пеця спачатку чакае яе дома, а потым пачынае ездзіць з імі ў вёску, а ў канцы кнігі ён ужо ездзіць самастойна па гарадскіх і вясковых вуліцах. Пеця больш антрапамарфіраваны ў пароўненні з маленкай Машынкай Н. Бучынскай: у яго нават імя чалавечое, і вобраз жыцця набліжаны на нашага. І іншыя героі таксама «ачалавечаныя»: зайцы любяць кататца з дзецімі на веласіпедах, цацачны трактар арэ бабулі сапраўдны агарод, сабака з катом ходзяць у лес па грыбы, сабака карыстаецца сотовым тэлефонам. У гэтай кнізе шмат прыгод, а таксама сітуацый, калі Пеця праяўляе сваю выха-ванасць: ён бясплатна катае дзіцей у Дзіцячым парку; разам з сябрами Тузікам тушиць вогнішча, пакінутае турыстамі ў лесе; вывозіць з лесу дзяўчынку, якая там заблукала.

Сюжэт дынамічны, цікавы, насычаны падзеямі, але аўтар не забывае даць чытачам карысную параду. Напрыклад, дзяўчынка тлумачыць, чаму яна пайшла ў лес без дазволу бабулі: таму што тая заўсёды занятая, у яе няма часу па лесе гуляць. Тузік з Пецем здзіўляюцца, чаму Каця бабулі не дапамагае. Аказваецца, што старая шкадуе ўнучку, раіць той адпачываць, бо ў школе натамілася. «У школе ты будзеш вучыцца, сядзець за партай, а тут, у вёсцы, фізічная праца. Без яе не вырасцеш здаровой. Дапамагай сваёй бабулі, тады ёй будзе лягчэй, і яна з табой у лес пойдзе, – парайт Каці Тузік».

Разам з Пецем чытачы ўсведамляюць, што гарадскія дарогі – гэта небяспечнае месца, і трэба вывучыць правілы руху, каб не трапляць у непры-

емныя сітуацыі. Першая спроба чырвонага аўтамабіля выехаць на дарогу, не маючи правоў, завяршылася без трагедыі, ён праста моцна напалохаўся. Але зрабіў правільны вывод: без правоў ездзіць нельга.

Пазнавальная функцыя ў зборніку таксама рэалізуецца. Калі ў тэкст казкі можна арганічна ўключыць пазнавальную інфармацыю, аўтар выкарыстоўвае такую магчымасць. Так, паназіраўшы за працай светлафораў, Пеця здагадаўся, што «калі для машын гарыць чырвонае святло аднаго светлафора, то на другім светлафоры для людзей загараеца зялёнае святло». Дзеци не заўсёды разумеюць, што работа гэтых рэгулятараў дарожнага руху ўзаема-абумоўлена, таму такія заўвагі будуць для чытачоў карысныя.

Зборнікі казак, якія мы анализавалі, разлічаны на самых маленъякіх чытачоў, найчасцей яшчэ слухачоў, таму кнігі не абсяжараны навукаёмістай інфармацыяй аб будове аўтамабіляў, прынцыпах прывядзення іх у рух. Ёсьць толькі агульныя фразы: напрыклад, мы даведаемся, што за час паездкі Пеця «ні на кога не наехаў, нічога не збіў, не сапсаваў свой кузаў, ды і колы не сцёр аб асфальт. Усе яго ўнутраныя органы, дэталі, працавалі спраўна. Руль круціўся, матор гудзеў, тармазы тармазілі».

Пазнавальная інфармацыя, якую аўтары ўключаюць у свае творы, у асноўным тычыцца базавых ведаў аб даглядзе за аўтамабілямі. Выхаваўчы аспект зместу прадугледжвае таксама базавыя маральнікі нормы і правілы паводзін у сям'і, з сябрамі, з незнаёмымі.

Паколькі чытачы твораў – дзеци, важнае значэнне мае забаўляльная функцыя, бо дзеци любяць вясёлыя кніжкі. Абодва аналізуемыя зборнікі маюць цікавы, дынамічны сюжэт. Галоўныя героі трапляюць у забаўныя сітуацыі, весела бавяць час, перажываюць сапраўдныя прыгоды.

У поўнай меры рэалізуецца і эстэтычная функцыя выданняў, бо казкі напісаны прыгожай беларускай мовай, стыль арыентаваны на дзяцей да-школьнага ўзросту. Акрамя тэксту, эстэтычнае функцыя выполнена і дзяякуючы цудоўным ілюстрацыям, якія дапамагаюць дзецям уяўіць персанажаў казак і атмасферу, у якой адбываюцца падзеі. Мастачкі Алена Ярмоленка і Эльга Папова ў сваіх ілюстрацыях увасобілі сімпатичных ачалавечаных машынак і іх сяброў. На іх «тварах» паказаны жывыя, яркія эмоцыі, таму чытачы таксама застануцца эмачыянальна неабыякавымі да апісаных аўтарамі сітуацый.

Добра, што сучасныя дзіцячыя пісьменнікі ўмеюць персаніфіцираваць такія ўжо звычкі для нас аўтамабілі і пісаць пра іх вясёлыя казкі, якія здольныя развіваць разум і душу сваіх чытачоў.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1 Позднякова, О. В. Функции печатной книги в культурном пространстве современного ребенка / О. В. Позднякова // Теория и практика общественного развития, 2012. – № 10. – С. 188.